



Паважаныя вучні!  
Запрашаем Вас!

14 кастрычніка 2023г.

## Дзень спорту і здароўя

Мерапрыемства	Клас	Час правядзення	Месца правядзення	Адказныя
Спартландыя “Дарожны лабірынт”	1-4	10.00- 11.00	спартыўная зала	Кашэвіч Я.В., класныя кіраўнікі
КТС “Мы за здаровы лад жыцця”	1-4	11.00-12.00	класныя кабінеты	класныя кіраўнікі
Сяброўскі турнір па шашках	1-4	12.00-13.00	сталоўка	Скерсь К.І.
Квэст “У пошуках сакрэтаў здароўя”	5-8	10.00- 11.00	тэрыторыя школы	Скерсь К.І., класныя кіраўнікі
Сяброўскі турнір па футболе	5-8	11.00-12.00	спартыўная зала	Кашэвіч Я.В., класныя кіраўнікі
Сяброўскі турнір па шашках	5-8	12.00-13.00	сталоўка	Скерсь К.І., класныя кіраўнікі
Сяброўскі турнір па настольным тэнісе	9-11	10.00-11.00	фае	Кашэвіч Я. В., класныя кіраўнікі
Працоўны дэсант	9-11	11.00-14.00	в. Чашчаўляны (сад)	класныя кіраўнікі

Па ўсіх пытаннях звяртацца:  
**Карына Іванаўна Скерсь** –  
педагог-арганізатар (каб. № 32)

